

# СЪМЕРЦЬ.

Напісаў Васіль Стэфанык.

Калі надыйшла глухая восень, калі з лесу лісьці апалі, поле пакрылася чорнымі варонамі,—тагды к старому Лесю съмерць прыйшла.

Паміраць трэба кожнаму; съмерць не страшна, але доўга лежаць—мука. І Лесь мучыўся. Хворая думка унасіла яго у нейкі новы съвет і зноў выкідала яго адтуль. А той новы съвет быў вельмі дзіўны. І нічым Лесь ня мог вырабіцца с таго съвету, толькі аднымі вачыма. Дык гэтымі бліскучымі вачамі хватаўся ён маленкай газнічкі. Хватаўся яе, трymаўся і заўсягды баяўся, што векі замкнуцца, а ён скoцицца ў бяздонную пропасць.

Перад ложкам яго, на зямлі, па неперэспаных начах, сном зваеваные, лежалі радком сыны і дочки. Іон натужыўся, трymаўся вачамі за газнічку і змагаўся са съмерцю. Векі ўсё яму ападалі, якбы надта былі цяжкіе.

Здавалася яму, што бачыць многа дзеўчатак на падворку. Кожная трymае вязку кветкаў у руцэ. Ўсе глядзяць на магілу, съмерці ждуць. Пасьля ўсе ўзіраюцца вачыма на яго. Хмара вачэй—сініх, і сівых, і чорных. Хмара гэта плывець к яго лобу, трэцца і абдае яго холадам...

Перацёр вочы, схапіў пальцамі жылу на шыі, бо з шыі яму галаву скідала, і падумаў сабе:

„Глядзі, вот і анёлы перад съмерцю паказываюцца мне.“ — А пакуль гэтак думаў, с-прад вачэй яго уцекла газнічка.

... Поле роўнае, далёкае, ад сонца съпяклося. Просіць вады, дрыжыць і зельле прыгарняе да сябе, каб з яго вадзіцы напіцца. Арэць ён на ніве і рукамі ня можэ утрымаць ручкі плуга, бо смага пячэ яму ў горлі. І валы, відаць, мучацца ад смагі, бо на самі рыюць зямлю. Выпушчаець і ён з рук ручкі плуга, валіцца на ніву, а яна яго спаліць на вуголь...

Газнічка ізноў вывела яго с таго съвету.

„Не адзін раз і не два без вады на полі я гінуў; у Бога гэта ўсё запісаны!“

І зноў бытцам скаціўся ён у пропасць.

... Каля рогу стала сядзіць яго нябошчыца маці і пяе песьню. Голос разлегаецца па хаці ціха і жалосна і даходзіць да яго вушэй. Гэта тая песьня, каторую съпевала яму маці, як быў малы. І ён плачэ і смуціцца, і далоньмі слёзы абцірае. А песьня мацеры проста ў душу ідзець і ўсе муки з гэтай песьнай там плачутць. Маці ідзе к дзверам, а за ёй і песьня ідзе, і муки з души...

І ізноў убачыў ён газнічку.

„Маці с таго съвету мае зыйсьці, каб над сваім дзіцяткам заплакаць. Такое Боскае права“.

Холад марозіць усё яго цела; хацеў кажухом прыкрыцца, аж тут зачыніліся яму векі.

... Званы званияць, енчаць, і голас гэтых званоў бъецы яго ў галаву. Галава лопаецца, і з роту зубы вываліваюцца. Сэрцы званоў адрываюцца і валяюцца яму на галаву і раняць яго...

Павёў кругом страшнымі, непрытомнымі вачымі.

„Абецаўся купіць звон, каб у вёсцы аб пажары знаць даваў, але надта цяжкіе гады былі... Даруй мне, Божэ міласцівы!“

І ізноў сакаціўся ў пропасць.

... З гары, з аграмаднай вышыні валяюцца на яго снапы ячменю. Валяюцца і засыпаюць яго. Асьцінкі лезуць яму ў рот, у горла. Паліць яго чырвонымі іголкамі і збіраеца калі сэрца, і пячэць пякельным агнём...

Аткрыў вочы ўжо мертвые і нявідзячы.

„Марціну недавалі заробленага ячменю, і гэты ячмень съмерць мне робіць!“

Хацеў дзяцей клікнуць, каб аддалі ячмень Марціну, але голас праз горла ня мог прайсьці; толькі бытцам гарачая смала па целі разышлася. Высунуў чорны язык і усадзіў у рот пальцы, каб голас з горла дастаць. Але зубы зачыніліся і съціснулі пальцы. Векі апалі.

... Вокны адчыняюцца ў хаці. Ў хату сунецца белая шматка і снуецца без канца і меры. Ясна ад яе, бытцам ад сонца. Шматка спавівае яго, як маленкае дзіцятка,—уперад ногі, а паслья руکі і плечы. Моцна. Яму лёгка, лёгка. Патом лезець у галаву і казычэ мозгі, сціскае кожны сустаў і мягка усё высьцілае. А пад канец абвівае горла—што раз мацней і мацней. Бытцам вецер правевае калі шыі і абвівае, абвівае...

*Перэлажыць з украінскай мовы Р. Зем—віч.*



## Аб усем па троху.

У Вільні ваенны суд прыгаварыў на съмерць сем чалавек, аднаго на вечную катаргу і дваіх у катаргу на 9 і 6 гадоў.—Пяць чалавек суд апраўдаў. Усе судзіліся за тое, што памыкаліся абабраць поезд, у каторым вязылі казённые гроши.

\* \* \*  
У Мінскую Гарадзкую Думу дэпутатам ад праваслаўнага духовенства—па прыказу архірэя

Міхайлі—назначэны „істінно-рускі чалавек“ Густав Карловіч Шмід. Мінская Гарадзкая Дума нахочэ прымаць Шміда у гласны, бо ён ня мае правоў па суду—за тое, што прадаў пляны рускіх крапасцей немцам і гэтак здрадзіў Расею. Шмід быў выбраны дэпутатам у III Гасударственную Думу, але дэпутаты прагналі яго з Думы;—чяпер тое самае нахочуць зрабіць гласныя Мінскай Гарадзкой Думы. Здрайцам німа мейсца!!!

\* \* \*

# ЗЪМЕРКАНЬНЕ.

*Написаў Васіль Стэфанык.*

Ня мог чалавек усядзець, так яго нешта ганяла ад сціны да сціны. Хадзіў, ды хадзіў па хаці. Прыбраньне хаты і куткі зацемняліся і гінулі ў вечэрній цемнаце, а ў галаве зьяўляліся даўные абразы, што раз ясьней і ясьней.

— Гэта той час—тыя мінuty,—успамінаў ён,—калі дзецы малыя выбегаюць с хаты на выган і гуляюць вісёла і жавава. У гэтую пару дзеўчатаў ня хочуць гнаць жывёлу дамоў, бо гавораць, што калі зорка вячэрняя узойдзе на неба, дык голас па расе съцелецца,— і пяюць, каб голас слыўся. А ў зімку кабеты прадуць кужэль, дый пяюць свае дзевоцкіе песні, але так жалосна, быткам журацца за маладымі летамі. А дзецы збіряюцца разам, шэпчуць ў запечты і засыпаюць без вячэры. Даі́нае гэтае зъмерканье...

Хадзіў і цёр рукой лоб, быткам хацеў усе свае думкі замкнуць у галаве, каб не уцякні, бо шчыра хацеў іх сабе пріпомніць.

— Га, — думаў ён далей, — невядома што цяпера робіць мой шчыры пріцель? Добра помню, як мы раз сядзелі у яго ў садочку. Здаецца, гаварыў ён тады аб белых хмарках. „Белая хмарка—казаў, — з залатымі берегамі сунецца па небі, губляе за сабой белые ліліі, ідзе далей і сее, сее многа гэтых кветак па сінім небі,—а цераз гадзіну нема ані хмаркі, ані лілій; толькі сінэе неба моршчыцца, як сінэе морэ...—Праўда, ён тады нешта смуціўся...

Хадзіў чалавек, думкі его ляцелі далёка, а вочы рабіліся добрые, як у дзіцяді. — Вось, ўжо я забыўся, што было далэй. Прыходзіцца ўжо матчыны песні забываць! А да нідаўна я іх п'омніў. Зараз. Займаў я з Марылій авечак у полі, на санажаці. Марылія вышывала сабе рукавы ў гарошкі; гарошкі вышывала чырвона, хвосьцікі сіне, а пустое меж гарошкамі мейсца абкідала чорнай блучкай. Мусіў я займаць авечак, бо Марыля была старшай; але была адна белагаловая авечка, такая непастушная, што ніякой градзе не даровывала. Скінуў я дзягут з сябе, і мы яе спуталі. Быў спакой. Я бегаў не падперэзаны пад вербамі, сывістаў, ды гатёкаў на ўсё поле. А пасля Марыля міне пазвала есці. Елі мы хлеб і сыр з лісьця...

Сеў чалавек на мяккім крэслі і ўспаміны з дзіцячых гадоў гналі яго, як сін, на ніскіе квецістые нівы, што на іх многа кветак і можна іх рваць і рваць...

— Пасля, — пріпомніў ён далей — маці прыйшла да нас. Варочалася с поля, бо насіла есьці работнікам. Дала нам малака агледала Маріліны рукавы. Казала Марілі, каб ніколі не брала па тры ніткі, а толькі, па дззве за іголку, бо гарошкі будуць шірокіе. А мне казала, каб я не качаўся з гары, бо парву кашулю, або сабе

бруха пакалю. „Ты, хлопчэ, не брыкайся, як конь на полі, непадненрезаны, але сядзі сабе каля Марылі, ды пільнуй авечак“. А я лежаў сабе каля мацеры і біў нагамі па траве, а маці казала: а „Ці ня можэш ані мінуты ціха пасядзеў? Ды тады зляцеў бусел і хадзіў каля нас. Маці ўзяла мяне, пасадзіла на калені, ды пачала спеваць:

Не касі ты, бусел, сена,—  
Абмочышса па калена.  
Нехай сена чапля косіць,  
Што на боку шапку носіць...

Збіраў усе сілы памяці, каб прыпомніць што было далей, і ня мог. Вочы яго пасмутнелі. Як было далей? Ага:

Маці пашла да дому, а я бегеў да вечэра за буселам і съпеваў: „Не касі ты, бусел, сена...“

Гаварыў голасна першыя слова песні, але далей ня мог прыпомніць. Уздыхнуў, а черная абводка кругом вачэй ешчэ болей пачарнела. — Божэ мілы, — думаў ён. — ўжо не магу ухапіць канца з гэтай ніткі, што абарвалася. Яна ужо тады абарвалася, калі маці мне мыла ногі і чистые ануучы драла з старой кашулі, а бацька боцікі чысьціў. Усе мы тады плакалі, бо мяне выпраўлялі ў свет на навуку. І хадзіў я па свеці, і гнуўся, як лаза для кавалка хлеба, і чую на сабе сотні гордых вочэй

Махнуў рукой, быткам хацеў адагнаць ад сябе гэтыя гордые вочы.

— Пасыля доўгіх гадоў я паехаў да мацеры. Бацькі ўжо не было. Маці згорбленая, старая, з кіем у руцэ сядзела на прызбе і грэлася на сонцы. Не спазнала. Але пасыля мяне прывітала. „Наша, сынок, Марылька памёрла. Я табе не пісала, каб ты не журыўся. Уміраючы усё распытывалася аб табе. Мы звадзілі яе што ты надэедзеш. І ешчэ таго дня як памёрла, казала, што хацелаб відзець цябе хоцьбы праз вакно, хацьбы праз парог. І памёрла“.... Гэтак тая нітка сарвалася...

На думачоны, зноў варочаўся да мацерынай песні: „Не касі ты, бусел, сена...“

Пашлі мы тады,—ляцелі далей думкі чалавека, — з мамай на магілкі. Маці чуць дайшла. „Глядзі, сынок, вось могілка Марыліна. Ужо насадзіла я і руту і барвінак, і крыж памаліваць дала, але вішні ешчэ не пасадзіла, ешку у восень пасаджу“. Селі мы каля магілкі, і маці апаведала мне аб бядзе Марылінай: мужык быў сярдсіты, дзеці дробные, беда ў хаці... — Вечер здуваў з вішэнь белыя кветкі. Кветкі сыпаліся на магілку і нас. Здавалася, што кветкі зрастайць з белымі ватасамі мацеры і што раса з іх падае на мацерыны шчокі. А я пріпомінаў сабе, як з Марылінай авечкі пасьвіў...

Гарачыя сылёзы пасыпаліся на стол.

— А пасыля маці памёрла. Магілка недалёка ад Марылінай магілкі. Кветкі з вішні мацерынай сыпяцца на магілку Марыліну, а з Марылінай на мацерыну. Быў я там раз. Сядзеў памеж гэтых

магілак і прыпамінаў сабе песьеньку матулі. Але ня ведаю ўжо канца. Паседзеў я трохі, і пашоў з магілак. Толькі вішневые кветкі з магілак ляцелі за мной, быткам тымі кветкамі сестра і маці прасілі, каб я не адходзіў.

Ешчэ доўга хадзіў чалавек па хаці і шэптаў ня думаючы:

Не касі ты, бусел, сена—  
Абмочышся по калена.  
Нехай сена чапля косіць,  
Што на боку шапку посіць...

Пераложіў з украінскай мовы. Р. Зем—віч.



## Як ратаваць уздутую жывёлу.

Напісаў К. Дулемба.

### Як ратаваць скаціну ножыкам.

Часам бывае, што ўсе лекарствы, што мы раілі, мала, або і зусім не памагаюць; гэтак бывае, што скаціну абадзме далёка дзе-небудзь у полі, і нема часу прынясьці лекарства, а прыгнаць да хаты ня можна, бо жывёла пя здужас ісьці. Тады, доўга ня думаючы, ўвагнаць ножык скаціні ў левую пахвіну (глядзі рисунак № 1) на два ці три цалі; ножык перакруціць наўпоперак дзіркі ў пахвіне, каб дух (газ) мог выхадзіць каля ножыка. Калі-б была пад рукамі якая дудачка, хоцьбы цыбуку ад люлькі, ці што-небудзь падобнае, — ножык выняць з дзіркі а туды ўлажыць гэтакую дудачку.

Цудку што раз пратыкаць дубцом, бо яна затыкаецца пашай, што разам з духам гоніць праз яе з жывата.

### Як прабіваць трыканцікам.

У гарадох па крамах прадаюць прыладжэніе да прабіванья трыкантовые швайкі, каторые называюцца *траакарамі*, а па нашаму трыканцікамі. Гэта невялікі круглы цвек, уложені ў цененую медзянную трубку, с трубкі відаць толькі востры канец (глядзі рис. № 2).

Каб прабіць гэтакім трыканцікам хворую скаціну, швайку не выймаюць с трубкі, але разам с трубкай уганяюць (так, як і но-



*Рисунак № 1.*

Чорны знак на левай пахвіне паказвае мейсце, куды убіваць ножык па трыканцік.